

ДУК «Пінская гарадская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма»
Аддзел абслугоўвання і інфармацыі цэнтральнай бібліятэкі
Інфармацыйна-бібліяграфічны сектар цэнтральнай бібліятэкі




«З ЧАСОЎ МІНУЛЫХ ПОЗІРК ЧЫСТЫ...»

/беларускія гістарычныя творы/

Паdryхтавала А. Н. Гарачова,
гал. бібліёграф цэнтральнай бібліятэкі

Прыкметнае развіццё ў беларускай літаратуры атрымаў гістарычны жанр. Можна назваць шмат пісьменнікаў, якія працуюць у гэтым жанры: Уладзімір Караткевіч, Леанід Дайнека, Уладзімір Арлоў, Вольга Іпатава, Людміла Рублеўская, Анатоль Бутэвіч, Алесь Наварыч, Юры Татарынаў, Ян Баршчэўскі і інш.

Мы прапануем Вашай увазе беларускую гістарычную прозу, якая ёсць у фондах публічных бібліятэк г. Пінска.



Арлоў, У. А. Таямніцы полацкай гісторыі / У. А. Арлоў. — Мінск : Папуры, 2008. — 608 с.

Шмат цікавага распавядаюць гістарычныя эсэ «**Таямніцы Полацкай гісторыі**» **Уладзіміра Арлова**. Пісьменнік звяртаецца да найбольш драматычных момантаў, што вызначылі лёс гэтай зямлі.



Баршчэўскі, Ян. Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях / Ян Баршчэўскі ; уклад. пер. з пол. мовы, паслал., камент. Міколы Хаўстовіча. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2009. — 326 с. — (Школьная бібліятэка).

Кнігу «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях» Яна Баршчэўскага

можна назваць энцыклапедыяй, даведнікам жыцця беларускага народу, яго фальклору, культуры, традыцый. У вельмі даступнай форме аўтар паказвае вераванні жыхароў паўночнай Беларусі, іх спрадвечную прагу да лепшага і адвечную долю няшчаснікаў.



Бутэвіч, А. І. Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Навагарадку / А. І.Бутэвіч. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. — 320 с. — (Святло мінуўшчыны).

У аповесці Анатоля Бутэвіча «Каралева не здраджвала каралю, або Каралеўскае шлюбаванне ў Навагародку» чытач даведаецца пра прыгоды і каханне 17-гадовай беларускай князеўны Соф’і Гальшанскай і 70-гадовага вялікага князя літоўскага і караля польскага Ягайлы.



Дайнека, Л. М. Жалезныя жалуды : раман / Л. М. Дайнека. — Мінск : Юнацтва, 1993. — 301 с. — (Бібліятэка прыгод і фантастыкі).

У рамане **«Жалезныя жалуды»** **Л. Дайнека** расказвае пра суровае XIII стагоддзе, Навагародак і Менск, кунігасаў Міндоўга і Войшалка, князёў Ізяслава Навагародскага і Глеба Ваўкавыскага, нашых мужных продкаў, якія стаялі ля вытокаў толькі што народжанай балцка-славянскай дзяржавы – Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.



Дайнека, Л. М. Меч князя Вячкі :
раман / Л. М. Дайнека. — Мінск :
Юнацтва, 1987. — 302 с. —
(Бібліятэка прыгод і фантастыкі).

Прыгодніцкі раман
**Леаніда Дайнекі «Меч князя
Вячкі»** пераносіць чытача ў
пачатак XIII ст., калі на
Полацкае княства
абрынулася крыжацкая
навала.




Дайнека, Л. М. Назаві сына Канстанцінам : раман / Л. М. Дайнека. — Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2010. — 448 с. — (Святло мінуўшчыны).

Леанід Дайнека у рамане “Назаві сына Канстанцінам” прапануе чытачам завітаць ў XV-XVI ст., у Рым, у Вялікае княства Літоўскае, у Канстанцінопаль, які штурмуюць туркі-асманы. Заключныя сцэны рамана — славуная Аршанская бітва 8 верасня 1514 года, у якой гетман Канстанцін Астрожскі разграміў войска вялікага маскоўскага князя.




Дайнека, Л. М. След ваўкалака :
раман / Л. М. Дайнека. — Мінск :
Юнацтва, 2001. — 348 с.

У творы **«След ваўкалака»**
дзеянне адбываецца ў XI
стагоддзі, у якім аўтар
адлюстраваў самы
трагічны перыяд жыцця
славутага полацкага князя
Усяслава Чарадзея.



Іпатава, В. М. За морам Хвалынскім
: аповесці і апавяданні / В. Іпатава.
— Мінск : Мастацкая літаратура,
1989. — 351 с.

**Вострасюжэтная
аповесць **Вольгі
Іпатавай «За морам
Хвалынскім»** напісана
па гістарычным
матэрыяле
старажытнай
Полаччыны.**



Іпатава, В. М. Прадыслава :
аповесць / В. Іпатава. —
Мінск : Сталія, 2003. — 80 с.

**Прадыслава – свецкае
імя беларускай святой
Еўфрасінні
Полацкай. Менавіта ёй
прысвечана кніга **Вольгі
Іпатавай «Прадыслава».**
Гістарычная аповесць –
спроба
паказаць беларускую
святую звычайным
чалавекам.**



Караткевіч, У. С. З в'якоў мінулых : апавяданні, аповесці / У. Караткевіч. — Мінск : Народная асвета, 1990. — 432 с. — (Школьная бібліятэка).

У кнігу Уладзіміра Караткевіча «З в'якоў мінулых» увайшлі вострасюжэтныя творы на гістарычную тэму, якія расказваюць пра жыццё нашых продкаў, іх высакароднасць і душэўную прыгажосць, мужнасць у барацьбе супраць прыгнятальнікаў.



Бібліятэка
школьніка

Уладзімір Караткевіч



Каласы
пад сярпом тваім

Караткевіч, У. С. Каласы пад сярпом тваім : раман / У. С. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2008. — 814 с. — (Бібліятэка школьніка).

Цэнтральнае месца ў творчасці **Уладзіміра Караткевіча** займаюць "**Каласы пад сярпом тваім**" - фактычна першы беларускі гістарычны раман. Твор прысвечаны адной са старонак беларускай гісторыі — перыяду падрыхтоўкі паўстання 1863 г.



Караткевіч, У. С. Хрыстос прыязмліўся ў Гародні : Евангелле ад Іуды: раман / У. С. Караткевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2007. — 589 с. — (Бібліятэка школьніка).

Раман выдатнага беларускага пісьменніка XX стагоддзя Уладзіміра Караткевіча «Хрыстос прыязмліўся ў Гародні» ўваскрашае падзеі далёкага сярэднявечча, расказвае пра змаганні беларускага народа супроць антычалавечых феадальных парадкаў і царкоўнага дагматызму. Займальны сюжэт, вобразная, перасыпаная народным гумарам мова твора - якасці, якія, без сумніву, прывабяць чытача.

Шк^Ольная
бібліятэка

Уладзімір
Караткевіч




Чорны замак
Альшанскі

Раман


Караткевіч, У. С. Чорны замак
Альшанскі : раман / У. С. Караткевіч. —
Мінск : Мастацкая літаратура, 2011. —
381, [1] с. — (Школьная бібліятэка).

**Повязь розных часоў
увасоблена яшчэ ў адным
творы **Уладзіміра
Караткевіча** -
вострасюжэтным
дэтэктыўна-прыгодніцкім
рамане "**Чорны замак
Альшанскі**", у якім цесна
перапляліся дэтэктыўная
інтрыга, сацыяльна-
псіхалагічныя і гістарычныя
аспекты, каларытныя
чалавечыя характары.**




Наварыч, А. Літоўскі воўк : гістарычны раман / Алесь Наварыч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. — 285 с. — (Беларуская проза XXI стагоддзя).

У гістарычным рамане **Алеся Наварыч «Літоўскі воўк»** падзеі разгортваюцца вакол паўстання 1863 г. Дзеянне ў творы адбываецца на Палессі. Письменнік расказвае пра тое, як рыхтавалася паўстанне, як па-рознаму адносіўся да яго мясцовы люд.



Рублеўская, Л. І. Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега : раман прыгодніцкі і фантасмагарычны / Людміла Рублеўская. — Мінск : Рэдакцыя газеты "Звязда", 2012. — 269, [1] с. — (Святло мінуўшчыны).

У прыгодніцка-гістарычным рамане Людмілы Рублеўскай "Авантуры Пранціша Вырвіча, шкаляра і шпега" вы апанеццеся ў XVIII стагоддзе... Час авантурыстаў і алхімікаў, чароўных дам і адважных рыцараў, палацавых інтрыгаў і крываваых войнаў... Яскравы партрэт эпохі, дзе ёсць месца і сляпому лірніку, і вялікаму гетману, найміту-забойцу і італьянскаму опернаму спеваку, сястры ўсемагутнага магната і прадажнаму суддзі...



Татарынаў, Ю. А. Княгиня Мянжынская : трылогія / Ю. А. Татарынаў. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2005. — 286 с.

Дзеянне трылогіі **«Княгиня Мянжынская»** пераносіць чытача на некалькі стагоддзяў назад на тэрыторыю цяперашняй Гродзенскай вобласці. Уклад тагачаснага жыцця, норавы мясцовай эліты і сялян — пра ўсё гэта расказвае Юрый Татарынаў.